

# ПЕДАГОГІ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ

З кожным годам расце і мацее вузаўскі цэх краіны. Тут вучоныя, вопытныя спецыялісты, дзеянні мастацтва перадаць моладзі веды, вучаць сакратам прафесіянальнага майстарства. Яны шчодро дзеляцца багатым вопытам, далачваюць сваіх выхаванцаў да скарбніцы нашай культуры. З дапамогай настаўнікаў юнакі і дзяўчаты засвойваюць важныя ўрокі грамадзянскасці, палітычнай сталасці.

Сёння ва ўніверсітэтах і вучэбных інстытутах працуе больш дзевятнаццаці тысяч прафесараў, дактараў навук, сто семдзесят тысяч дацэнтаў, наглядатаў навук. Ганаровыя і адказныя абавязкі выкладчыка ВНУ. Настаўнік маладой савецкай інтэлігенцыі закляканы спалучаць глыбокую партыйнасць з прафесіянальнай эрудыцыяй, служыць узорам творчых адносін да справы. Буйнымі навукова-педагагічнымі школамі славяцца Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт, Ленінградскі і Львоўскі політэхнічны інстытуты, Уфімскі авіяцыйны і многія іншыя ВНУ. Менавіта ў такіх калектывах найбольш паспяхоўна ўвасабляецца традыцыя вышэйшай школы, аб якой гаварыў на Усеаюзным з'ездзе студэнтаў таварыш Л. І. Брэжнеў: «Валіць вучоны, сапраўдны педагог паўтарае сябе ў сваіх вучнях. Вучань пераймае ідэйную перакананасць настаўніка, яго адносіны да працы, навуковую эрудыцыю, метад іду работы».

Пастаяннае павышэнне навуковай кваліфікацыі, педагагічнага майстарства выкладчыкаў — прадмет асаблівага клопату рэктаратаў і партыйных арганізацый. Прычым узровень патрабаванняў да педагога вышэйшай школы не павінен залежць ад таго, дзе знаходзіцца ўніверсітэт або інстытут. У гэтай рабоце перыферыяныя калектывы маюць права разлічваць на падтрымку буйных вузаўскіх цэнтраў. Добры прыклад — супрацоўніцтва Ленінградскага інстытута тэкстыльнай і лёгкай прамысловасці і Благавешчанскага тэхналагічнага. Далёкаўсходнім дадзеныя месцы ў Ленінградскай аспірантурцы, вучоныя ВНУ разгорнулі сумесныя даследаванні, наладжан абмен праграмамі па шэрагу вучэбных дысцыплін, метадычнай літаратуры. Вядучыя педагогі з берагоў Навыя вярэдкі на працягу вучэбнага года вядуць заняткі ў горадзе на Амуры. Вопыт такой са-дзуржасці заслугоўвае актыўнага развіцця.

Сярод разнастайных форм вучэбна-выхавачага працэсу важнае месца займае лекцыя. Жывая сувязь з аўдыторыяй дазваляе выкладчыку ярчэй раскрыць перад студэнтамі галоўныя пытанні, якія складаюць змест іх будучай прафесіі. Слова выкладчыка, яго глыбокія веды, ідэйная перакананасць прыцягваюць студэнтаў, дапамагаюць фарміраваць творчае мысленне, пашыраць круггляд. Вось чаму так важна, каб таленавітыя педагогі-лектары былі акружаны ў навучальных устаноўках агульнай павагай, пастаяннымі клопатамі.

Аднак яшчэ не ва ўсіх ВНУ якасць лекцыйных курсаў на належнай вышыні. Часта вучэбны матэрыял далей ад най-лоўшых навуковых даных, вы-

кладанне яго шэрае і манатоннае. Чытанне лекцый пераларучаецца ішчы раз асістэнтам або аспірантам, у той жа час прафесары і дацэнты застаюцца ў баку ад жывых зносін са студэнтскай аўдыторыяй. Гэтыя педдахоны назираюцца, напрыклад, у Адаскім электратэхнічным сувязі, Шахцкім тэхналагічным бытавога абслугоўвання, Усходне-Сібірскім тэхналагічным інстытутах. Неабходна паўсядзённа клапаціцца аб павышэнні ідэйнага і навукова-творчэснага ўзроўню лекцый, больш настойліва прыцягваць да актыўнай педагагічнай работы вучоныя акадэмічных інстытутаў, вопытных арганізатараў вытворчасці, кіраўнікоў творчых калектываў.

Значнае месца ў выхаванні студэнтскай моладзі належыць педагогам-куратарам. З першых жа дзён вучобы яны дапамагаюць кожнаму студэнту не толькі знайсці свой шлях да будучай прафесіі, але і стаць сапраўдным інтэлігентам, грамадзянінам. Павагай па праву карыстаецца той выхавалець, які не абмяжоўвае свой уплыў вузаўскай аўдыторыяй, а заўсёды побач з малымі, дзеліць з імі і поспехі, і цяжкасці.

Высокародная праца настаўніцтва патрабуе, зразумела, добраахвотнай падтрымкі з боку кіраўнікоў факультэтаў і ВНУ, грамадскіх арганізацый. Між тым не ўсюды намаганні куратара ацэньваюць па заслугах. У шэрагу інстытутаў яго абавязкі зводзяць да чыста кантрольных функцый. Нярэдка выпадкі, калі выкладчык падлягае органы студэнтскага самакіравання, ператварэцца ў назоўніка апекуна, што, зразумела, не на карысць справе. Міністарству вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі СССР час дакладна вызначыць статус вузаўскага выхавалеця, устанавіць яго правы і абавязкі, прадугледзець меры заахвочвання.

У арганізацыі навучання і выхавання студэнтства першаступенную ролю адгрываюць калектывы кафедраў. Атмасфера творчасці, агульнасць навуковых інтарэсаў, добрыя педагагічныя традыцыі — усё гэта ў многім вызначае поспех прафесіянальнага і маральнага станавлення маладога спецыяліста. Прыклад вучоных аказвае прамы уплыў на фарміраванне інтарэсаў, імкненняў студэнтаў — моладзь цягнецца да людзей таленавітых, ідэйна сталых, дзейных, чупых, імкнення пераняць іх лепшыя якасці. Падтрымліваюць у кожнай творчай ідэі дух істотнага пошуку, высокай патрабавальнасці сапраўды таварыскіх адносін — абавязак вузаўскіх камуністаў.

Сур'ёзная размова аб праблемах выхавання ішла на справаздачна-выбарных партыйных сходах у вышэйшай школе. З улікам хода выканання задач, пастаўленых XXV з'ездам КПСС, партыйным камітэтам ВНУ неабходна разгарнуць далейшае ўдасканаленне ўсіх форм педагагічнай работы. Мета — дабіцца, каб у навучальных устаноўках дзейнічала эфектыўная сістэма «выхавання выхавалецеляў», якая б забяспечвала на практыцы найўхільнейшы рост іх ідэйнага, маральнага і прафесіянальнага ўзроўню. Арганізавана правёўшы з'езд, неабходна старанна прааналізаваць вынікі паўгоддзя, намесціць канкрэтныя меры паляпшэння якасці работы.

Выкладчыкам ВНУ даверана рашэнне адной з важнейшых сацыяльных задач — выхаванне маладога папаўнення савецкай інтэлігенцыі. Няхай жа кожны з педагогаў вышэйшай школы будзе годна і свабодна адказныя місіі.

(Газета «Правда», № 346 за 1978 год).

## Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР

АБ УЗНАГАРОДЖАННІ ГЕНЕРАЛЬНАГА САКРАТАРА ЦК КПСС, СТАРШЫНІ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР, МАРШАЛА САВЕЦКАГА САЮЗА, ДВОЙЧЫ ГЕРОЯ САВЕЦКАГА САЮЗА ТАВАРЫША БРЭЖНЕВА ЛЕАНІДА ІЛЬЧА ОРДЭНАМ ЛЕННА І ТРЭЦІМ МЕДАЛЕМ «ЗАЛАТАЯ ЗОРКА»

За выдатныя заслугі перад Камуністычнай партыяй і Савецкай дзяржавай ва ўмацаванні эканамічнай і абароннай магутнасці Савецкага Саюза ў гады Вялікай Айчыннай вайны і ў пасляваенны перыяд, за нястомную працу ў барацьбе за мір і ў сувязі з днём нараджэння ўз-

нагародзіць Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыню Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Маршала Савецкага Саюза, двойчы Героя Савецкага Саюза таварыша Брэжнева Леаніда Ільча ордэнам Леніна і трэцім медалём «Залатая Зорка».

Першы намеснік Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР В. КУЗЬМІЦОВ, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. ГЕАРГАДЗЕ.

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

# ГОМЕЛЬСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТАРАТА, КАМИТЕТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНИВЕРСИТЕТА

№ 37 (316)

Субота, 23 снежня 1978 года.

Газета заснавана ў верасні 1969 года. Выходзіць раз у тыдзень

Цана 2 кап.

## XXVI ГОМЕЛЬСКАЯ ГАРАДСКАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

15 снежня ў Палацы чыгуначнікаў імя У. І. Леніна адбылася XXVI гарадская партыйная канферэнцыя. На ёй заслушаны справаздача аб рабоце Гомельскага гарадскога камітэта партыі за перыяд з лістапада 1975 па снежань 1978 года і задачы гарадской партыйнай арганізацыі на выкананне рашэнняў XXV з'езда КПСС, лістападаўскага (1978 г.) пленума ЦК КПСС і ўказанай Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР Л. І. Брэжнева, выкладзеных на Пленуме справаздача рэвізійнай камісіі гарадской партыйнай арганізацыі; выбраны новы састаў гаркома КПБ і рэвізійнай камісіі, а таксама дэлегаты на

XX абласную партыйную канферэнцыю.

З дакладам па першаму пытанню парадку дня выступіў першы сакратар гаркома КПБ Я. Я. Савасенка.

У спрэчках па справаздачнаму дакладу гаркома КПБ і дакладу рэвізійнай камісіі гарком партыйнай арганізацыі прыняў удзел рэктар нашага ўніверсітэта Б. В. Бокуць.

На канферэнцыі з правамовай выступіў першы сакратар Гомельскага абкома КПБ Ю. М. Хусінаў.

У новы састаў гаркома КПБ ад партыйнай арганізацыі нашага ўніверсітэта выбраны: членамі — загадчык кафедры навуковага камунізму В. В. Серыкаў, прарэктар па вучэбнай

работе Л. А. Шамяткоў; кандыдатамі ў члены гаркома — студэнтка гісторыя-філалагічнага факультэта В. М. Мятліцкая, сакратар парткома І. Ф. Эмантовіч.

На арганізацыйным пленуме гарадскога камітэта КПБ першым сакратаром гаркома КПБ выбраны Я. Я. Савасенка, другім сакратаром — В. А. Санчукі, сакратаром — Н. Ф. Іваноў.



ВЯНОК  
ДРУЖБЫ

### 3 ВЫСОКАЙ УЗНАГАРОДАЙ!

За актыўную грамадска-палітычную дзейнасць і ў сувязі з 60-годдзем Беларускай ССР і Кампартыі Беларускай вайлікі атрад ветэранаў КПСС Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР ад 15 снежня 1978 года ўзнагароджаны Ганаровымі граматамі і Граматамі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

Сярод узнагароджаных Ганаровай граматай — дацэнт кафедры гісторыі КПСС, сакратар партыйнага бюро геалагічнага факультэта, камуніст з 1928 года Сцяпан ПІЛІВІЧ АЖГІРЭЙ.

Вылая дацэнт кафедры гісторыі КПСС, а цяпер пенсіянерка, член партыі з 1927 года Анастасія Ігнатаўна

МАСЮКОВА ўзнагароджана Граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

За поспехі ў працы, актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці і ў сувязі з 60-годдзем Беларускай ССР і Кампартыі Беларускай ССР і Граматамі Вярхоўнага Савета БССР ад 15 снежня 1978 года Ганаровымі граматамі і Граматамі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР ўзнагароджана вайліка група работнікаў навукі, культуры, асветы і аховы здароўя.

Сярод узнагароджаных Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР — праэктар па вучэбнай рабоце нашага ўніверсітэта прафесар Леанід Аляксандравіч ШАМЯТКОЎ. Сярод узнагароджаных Граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР — докан эканамічнага факультэта дацэнт Ігар Паўлавіч ТРАЦЭўСКИ.

У актавай зале ГДУ 19 снежня адбылося ўрачыстае пасяджэнне, прысьвечанае Трыдцаты годам грамадска-палітычнай кнігі ў гонар 60-годдзя Беларускай ССР і Кампартыі рэспублікі.

З уступным словам выступіў старшыня праўлення абласной арганізацыі таварыства кнігалюбаў, член Саюза пісьменнікаў БССР, загадчык кафедры беларускай літаратуры, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларускай ССР, М. М. Грынчык.

Аб арганізацыі выдавецкай справы ў рэспубліцы, аб плане некаторых рэдацыйных выдавецтваў на 1979 год расказала старшыня рэдактар рэдацыйна-грамадска-палітычнай літаратуры выдавецтва «Беларусь» Т. Ф. Есіпенка.

Вельмі цікавым было выступленне старшага выкладчыка Вышэйшай партыйнай школы пры ЦК КПБ аўтара кнігі «Ленін і Беларусь» У. І. Бялуцава.

Затым на сцэне выступілі артысты філармоніі трых спабоднічавочных суседніх абласцей — Бранскай, Гомельскай і Чарнігаўскай. Аб'яднаны канцэрт з'явіўся яркім сімвалам непаўназначнага дружбы вайліч братніх народаў — рускага, украінскага і Беларускага, якія ў адзінай сям'і ўрачыста адзначаюць 60-годдзе Савецкай Беларусі і Кампартыі рэспублікі.

### ДЭПУТАТЫ—СТУДЭНТАМ

У нашым ўніверсітэце стала добрай традыцыяй наладжваць сустрэчы дэпутатскай групы ГДУ, прадстаўнікоў адміністрацыі і грамадскіх арганізацый са студэнтамі. Чарговай такой сустрэча адбылася 19 снежня ў актавай зале. Яе ўдзельнікі з вайлікай зацікаўленасцю выслухалі выступленне рэктара ўніверсітэта, дэпутата Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, члена-карэспандэнта АН БССР Б. В. Бокуця. Барыс Васільевіч

падрабязна расказаў аб выніках работы снежанскага пленума ЦК КПБ і адзінаццатай сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР дзевятага склікання.

Дэпутат Цэнтральнага раённага Савета народных дэпутатаў загадчык кафедры эканамікі працы дацэнт У. Д. Арэшчанка ў сваім выступленні гаварыў аб тым, з якімі дасягненнямі прапоўняў Цэнтральнага раёна нашага горада сустрэкаю слаўны юбілей БССР і КПБ.

На сустрэчы студэнтам былі дадзены адказы на многія хвалючыя іх пытанні.



# ЛАЎРЭАТЫ АБЛАСНОГА КОНКУРСУ

Дом самадзейнай творчасці абласнага профса з абласным аддзяленнем Беларускага тэатральнага таварыства і аб'ектам камсамола правялі традыцыйны аггляд-конкурс чытальнікаў-выканаўцаў. У ім прынялі ўдзел самадзейныя чытальнікі культурна-асветустановаў, студэнты мастацкага слова прадпрыемстваў Гомеля і вобласці, студэнты вышэйшых навучальных устаноў горада.

У рэпертуары выканаўцаў былі шырока прадстаўлены творы паэтаў Р. Раждзественскага, Я. Еўтушэнкі, М. Алігер, М. Джаліля, П. Броўкі, М. Танка і інш.

На конкурсе выступалі і студэнты гісторыка-філалагічнага факультэта нашага ўніверсітэта Вячаслаў Капытка і Алена Няменка. Яны прадставілі на конкурс кампазіцыю «Свечка каханя» па вершах савецкіх паэтаў. Жюры прысудзіла ім трыццаць месца. Першае ж месца занялі чытальнікі студыі мастацкага слова Палаца культуры Гомельскага хімічнага завода імя 50-годдзя СССР за сцігнутую кампазіцыю «Сям'яя смеля, самыя храбрыя, самыя пачотныя». На другім месцы — выканаўцы літаратурна-музычнай кампазіцыі «Сладчына» з Гомельскага філіяла БПІ.

## УВАГА: КОНКУРС!

Рэктарат і грамадскія арганізацыі ўніверсітэта аб'яўляюць конкурс на аскізі значна ў гонар дзесяцігоддзя ГДУ.

Эскіз неабходна афармляць каларовам на ватманскай паперы фарматам 280×200 мм. Эскізы падаваць у камітэт камсамола да 15 студзеня 1979 года з абавязковым указаннем прозвішча выканаўцы.

Пераможцы конкурсу будуць узнагароджаны каштоўнымі падарункамі і грашовымі прэміямі.

**РЭКТАРАТ, ГРАМАДСКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ ГДУ**

### АГЛЯД-КОНКУРС МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ

# НА СЦЭНЕ — МАЛАДОСЦЬ

Зусім хутка беларускі народ адзначыць знамянальную дату ў гісторыі нашай рэспублікі — 60-годдзе ўтварэння БССР і КПБ. Гэты юбілей шырока адзначаецца і ў нашым ўніверсітэце. Прысвячаючы яму і аггляд-конкурс мастацкай самадзейнасці факультэта ГДУ. Конкурсы: чытальнікаў, камсамольскай, эстраднай песні, музыкантаў-выканаўцаў, якія прайшлі ўжо ў рамках агляда, выявілі сапраўдных мастакоў у розных жанрах. У папярэдніх нумарах газеты расказвалася аб двух конкурсах: чытальнікаў і камсамольскай песні. Нядаўна адбыліся яшчэ два: конкурс музыкантаў-выканаўцаў і эстраднай песні. Прыемна адзначыць, што музыканты выконвалі шмат класічных твораў, што сведчыць аб сур'ёзнай падрыхтоўцы ўдзельнікаў да гэтага спаборніцтва. Гучалі творы Чайкоўскага, Бетховена, Шопена, Шумана, Рахманінава, Гендэля і іншых кампазітараў. Асабліва трэба адзначыць такіх музыкантаў, як Наталія Хамлянок, якой аднадушна было прысуджана першае месца за выкананне «Прэлюдыі» Рахманінава. Прыемна было слухаць, як студэнтка фізічнага факультэта на высокім узроўні выконвае класіку. Добра выступілі і іншыя ўдзельнікі конкурсу: Святлана Пінчук (эканамічны факультэт), якая прадставіла на суд жюры «Да Элізы» Бетховена і Д. Сіхарчук з гістфіла. Яны падзялілі другое месца. На трэцім месцы тры ўдзельнікі: С. Шут (фізічны факультэт), С. Кульчыцкая (біяфак) і выкладчык ўніверсітэта Ю. Л. Кароўкін. Пажадна, каб у такіх конкурсах прымалі ўдзел як мага больш студэнтаў.

Цяпер аб выніках конкурсу эстраднай песні «Музычныя рытмы». Многія лічаць, што гэты жанр з'яўляецца адным з самых лёгкіх і даступных. Аднак, як сведчаць агульнапрызнаныя спевакі Л. О. Уцесяў і К. І. Шульжэнка, у ім павінны прысутнічаць не толькі вакальнае майстэрства, але і манера выканання, якая з'яўляецца адным з самых важных кампанентаў у творчым крэда спевака. Многія з удзельнікаў конкурсу валодаюць такімі індывідуальнымі асаблівасцямі, якія і дазволілі ім заняць прызавыя месцы.

Пераможцам конкурсу эстраднай песні жюры прызначыла студэнта факультэта фізічнага выхавання Валерыя Моцара за выкананне польскай песні «Запамятай твая дні». Ён як раз і

валодае тымі якасцямі, аб якіх гаварылася вышэй. Гэта і добры голас, і абаяльнасць, і высокамастацкая манера выканання. Другое месца падзялілі трыя геалагічнага факультэта ў саставе Л. Кома, Г. Бароніна, В. Мартыненкі і студэнтка біяфакса Людміла Петрачэнка, у выкананні якой прагучала песня «Асенні дождж». На трэцім месцы — Міхаіл Сорын (фізічны факультэт), які праспяваў рускую народную песню, Тацяна Рабцава (гісторыка-філалагічны факультэт), выканаўшая песню з кінафільма «Службовы раман», і Людміла Луцэнка (біяфак). Гледачы дэпла сустраляў і яе выкананні песню «Што вы, плакаць? Ніколі!».

Заохвочвальнымі прэміямі жюры адзначыла чор гісторыка-філалагічнага факультэта за песні «Мая Беларусь», «Беларусь мая — родны край» і студэнтка гэтага ж факультэта Уладзіміра Парашчанку за песню «Невядомы салдат».

Падводзячы вынікі конкурсу, жюры адзначыла такія недахопы, як непрадуманы падбор рэпертуару некаторымі ўдзельнікамі. Ад яго ж залежыць палова поспеху выканаўцаў. Не трэба брацца за твор, які добры і падабаецца табе, але які цяжка выконваць. Многія ўзяліся

за выкананне замежных песень, і прагучалі яны не на належным узроўні.

Жюры звяртае ўвагу і на такі момант, як арганізацыя конкурсу. Залежыць яна не толькі ад кіраўнікоў клуба мастацкай самадзейнасці, а ў першую чаргу, ад саміх удзельнікаў. Большасць з іх была апрагучана так, што цяжка было зразумець: прыйшоў чалавек на конкурс або на суботнік. Жюры спадзяецца, што ў далейшым канкурсанты ўлічыв характар і накіраванасць праводзімых мерапрыемстваў і будуць апрагучана адпаведна абстаноўцы.

За ўдзел у конкурсах музыкантаў-выканаўцаў і эстраднай песні факультэты набылі наступную колькасць балаў: фізічны — 44 і 16, гісторыка-філалагічны 22 і 52, эканамічны — 21 і 7, біялагічны — 16 і 34, матэматычны — 4 і 11, геалагічны — 2 і 18, фізічнага выхавання — 0 і 26.

Жадаем усім удзельнікам наступных конкурсаў па жанрах вялікіх творчых поспехаў.

**А. САЛАУЕУ,**  
мастацкі кіраўнік клуба  
мастацкай самадзейнасці  
**ГДУ,**  
**Л. КАХАНЧЫК,**  
кіраўнік ВІА «Радзімічы».

## У ШКОЛЕ ШЭФЫ

Моцная дружба звязала студэнтаў матэматычнага факультэта з вучнямі СШ № 4 г. Гомеля. Нядаўна яны дапамаглі школьнікам парыхтаваць і правесці матэматычны КВЗ. Ён праходзіў вельмі ажыўлена. У рашэнні матэматычных задач работнікі правялі кемліва і трымаўлі веды.

Крыху пазней для старшакласнікаў падшэфнай школы была наладжана сустрэча з выкладчыкамі і студэнтамі факультэта. На ёй школьнікі, якія мараць набыць прэфекію матэматыка, падрабязна пазнаёміліся з факультэтам. Аб сваёй вучобе, камсамольскіх справах расказалі работам С. Буяноўскі, М. Далінскі, сакратар камсамольскай арганізацыі Т. Ярмлава.

Перад старшакласнікамі выступілі ўдзельнікі факультэцкай мастацкай самадзейнасці.

**Л. НІКІЦІНА,**  
студэнтка групы М-11  
матэматычнага факультэта.

### ЧЫТАЧЫ АБ КНІГАХ

# КАМІСАР



Па першай лыжні. Фота А. Карніенкі.

Герачны подзвіг здзейсніў савецкі народ пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. «Наша перамога — гэта высокі рубяж у гісторыі чалавецтва. Яна паказала веліч нашай сацыялістычнай Радзімы, паказала веліч камуністычных ідэй, дала цудоўныя прыклады самаахвяравання і героізму», — пісаў Л. І. Брэжнеў у кнізе «Малая зямля».

Свой вялікі ўклад у перамогу над ненавісным ворагам унеслі і партызаны. Абапіраючыся на шырокую сетку падпольных партыйных і камсамольскіх арганізацый, Камуністычная партыя надала партызанскаму руху сапраўды ўсенародны характар, характар партызанскай вайны. Партыйныя арганізацыі, якія дзейнічалі ў тыле ворага, вылучылі са свайго асяроддзя шмат таленавітых кіраўнікоў партызанскага руху. Адным

з іх быў Ціхан Піменавіч Бумажкоў — сакратар Акцябрскага райкома партыі, першы Герой Савецкага Саюза сярод партызан.

Нядаўна выйшла ў свет кніга Я. Паўлава «Камісар Бумажкоў», вылучаная выдавецтвам «Беларусь». У ёй расказваецца пра камуніста ленинскай партыі, вярната сына Беларускага народа Ц. П. Бумажкова. Кніга напісана на шырокім архіўным і дакументальным матэрыяле, мецмуарах баявых саратнікаў Ціхана Піменавіча. У ёй апісваецца дзейнасць Бумажкоў, калі ён з'яўляўся першым сакратаром Акцябрскага РК КПБ. Пад яго кіраўніцтвам праходзіў уздым прамысловай вытворчасці, сельскай гаспадаркі ў раёне, удасканалвалася арганізацыяна-партыйная работа, умацоўваліся партыйныя партарганізацыі. Але з асаблівай сілай талент партыйнага работніка, арганізатара мас рас-

крыўся ў Ц. П. Бумажкоў ў гады Вялікай Айчыннай вайны, калі ён быў камісарам партызанскага атрада «Чырвоны Кастрычкі», кіраўніком партызанскага руху ў Акцябрскім раёне, дзе ўзнікла легендарная Рудалеўская рэспубліка.

Сіла партыі — у адзінстве з народам. Гэтая асноўная думка праходзіць праз усю кнігу. Перад чытачом паўстаюць вобразы партыйных, савецкіх работнікаў, арганізатараў партызанскай вайны, радавых змагароў за вызваленне Радзімы. Гэта В. Г. Ванеў, Ф. І. Паўлоўскі, Ф. М. Язюковіч, М. В. Зімянін, легендарны В. І. Талач (дзед Талаш) і інш.

Кніга добра ілюстравана, у ёй шмат цікавых фотадакументаў. Яна будзе выдатным памочнікам у патрыятычным выхаванні савецкіх людзей. Яе з цікаўнасцю працягваюць людзі розных узростаў — школьнікі і ветэраны вайны.

**У. СІЗОНЕНКА,**  
выкладчык кафедры гісторыі КПС.

# СПАРТАКІЯДА ПА МЕСЦАХ ЖЫХАРСТВА

Спартыўны клуб, прафком і камітэт камсамола ўніверсітэта ў гонар 60-годдзя Беларускай ССР і Кампартыі Беларусі вырасцілі сёлета правесці 1-ю спартыяду сярод жыхароў ін-

тэрнатаў ГДУ і домакіраўніцтваў № 7 і № 8.

Мэта спартыяды — папулярызацыя фізічнай культуры і спорту сярод студэнцкай моладзі і жыхароў падшэфных до-

макіраўніцтваў. Яна павінна садзейнічаць далейшаму развіццю масавасці фізічнай культуры і спорту, умацаванню здароўя, стаць важным сродкам камуністычнага выхавання.

Кіраўніцтва спаборніцтвамі ажыццяўляе спортклуб на чале з галоўным суддзёй — старшым выкладчыкам кафедры тэарэтычных асноў фізічнага выхавання Б. А. Чабатаровым.

Спаборніцтва праводзіцца ў два этапы. На першым з іх спаборніцтва праводзіцца ўнутры калектыву ў інтэрнатах і домакіраўніцтвах, на другім этапе — фінальныя сустрэчы.

Да спаборніцтваў дапускаюцца толькі студэнты, якія жывуць у інтэрнатах, а таксама жыхары названых падшэфных домакіраўніцтваў.

### ПРАГРАМА СПАБОРНІЦТВАУ:

1. Шахматы — 4 мужчыны і 2 жанчыны.
  2. Настольны тэніс — 4 мужчыны і 2 жанчыны.
  3. Валейбол — па 12 мужчын і жанчын.
  4. Стралковы спорт — 8 чалавек незалежна ад полу.
  5. Гандбол — па 12 мужчын і жанчын.
  6. Міні-футбол — 12 чалавек.
- Пераможцы ў кожным відзе вызначаюцца па найбольшай колькасці набраных ачкоў, а ў

выніку іх роўнасці, першым становіцца ў гандболе, міні-футболе і настольным тэнісе прасуджаецца па суадносінах забітых і прапушчаных мячоў, у валейболе — па колькасці выйграных партый, у шахматах і па стралбе — згодна правілаў спаборніцтваў.

Спаборніцтва першага этапу завершаецца ў студзені, другога — ў чэрвені.

Заяўкі, завераныя ўрачом, надаюцца ў судзейскую калегію за дзень да спаборніцтваў.

Каманда, заняўшая першае месца ў адным з відаў праграм, узнагароджаецца пераможным кубкам і граматай ЦР ГДУ.

## 3 НОВЫМ ЗВАННЕМ!

За высокай дасягненні ў спартыўных спаборніцтвах і выкананне устаноўленага нарматыва Камітэт па фізічнай культуры і спорту пры Савета Міністраў СССР прысвоіў званне «Майстар спорту СССР» вяслярам на байдарках і каноэ студэнтам факультэта фізічнага выхавання нашага ўніверсітэта **Уладзіміру ЗАЦЭПУ** (трэнеры У. Паўлючоў і В. Шэўчык) і **Анатолію ШЭНЦУ** (трэнеры С. Сямёнаў і В. Калеснікаў).

макіраўніцтваў. Яна павінна садзейнічаць далейшаму развіццю масавасці фізічнай культуры і спорту, умацаванню здароўя, стаць важным сродкам камуністычнага выхавання.





# ПРАЗ СУРОВЫЯ ВЫПРАБАВАННЯ

нашай рэспублікі» мы прысвячаем Вялікай Айчыннай вайне — гераічнаму этапу ў жыцці краіны, нашай Беларусі.

22 чэрвеня 1941 года гітлераўская Германія вералонапа напала на СССР. У той жа дзень Камуністычная партыя сказала савецкім людзям: «Цяпер усё залежыць ад нашага ўмення хутка арганізавацца і дзейнічаць, не ўпускаячы ні мінуты часу, не ўпускаячы ніводнай магчымасці ў барацьбе з ворагам». У той жа дзень у Мінску адбыўся сход партыйнага актыву, на якім з дакладам «Аб задачах партыйных аргані-

зацый у сувязі з пачаткам вайны» выступілі першы сакратар ЦК КП(б)Б П. К. Панамарэнка. Напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны ў радах Камуністычнай партыі Беларусі налічвалася 75,051 камуніст. Гэта былі верныя баявы атрады ВКП(б). Ён узначаліў барацьбу працоўных рэспублікі з фашысцкімі захопнікамі, перабудову народнай гаспадаркі на ваенны лад, работы па эвакуацыі матэрыяльных каштоўнасцей у глыб краіны.

Усё для фронту, усё для перамогі! Гэты дэвіз стаў законам жыцця кожнага савецкага ча-

лавека. На заклік партыі і ўрада грудзмі ўстаць на абарону Айчыны народ адказаў масавым гераізмам на фронце, працоўнай доблесцю ў тыле, несакрушальнай верай у сілу свайго сацыялістычнага ладу, врату сваёй справы, у маральна-палітычнае адзінства нашых людзей.

Ніякі летаніс не зможа ўмясціць подзвігаў пад Масквой, Сталінградам, на Курскай дузе і ў сотнях іншых бітваў, не зможа ўмясціць таго, што вынеслі на сваіх плячах патрыёты Краіны Саветаў, якой даной заплалілі за свабоду і шчасце лю-

бімай Радзімы, з якой годзіцца і гонарам прайшлі праз суровыя выпрабаванні.

Дакументы, якія тут публікуюцца, толькі маленькая частка гэтага неабсяжнага летапісу. У большасці сваёй яны распаўсюджаюць аб тым, чым жылі ў дні вайны Беларусы, наша Гомельшчына. Але ў іх, як сонца ў кроплі вады, адлюстраванацца ваенныя дні ўсёй краіны, яе клопаты і цяжкасці, горыч страт і радасць перамогі.

Прачытай гэтыя дакументы, таварышы. На іх адбіта суровага часу, гераічных дзён Вялікай Айчыннай...

## НА ВАЕННЫЯ ЗА АДВАГУ РЭЙКІ І ГЕРОЙСТВА

1. Даручыць членам бюро і сакратарам ЦК КП(б)Б неадкладна звязацца і падтрымліваць бесперапынную сувязь з абласцямі і раёнамі, у першую чаргу з абласцямі і раёнамі паласы, дзе пачаліся ваенныя дзеянні. Перадаць указанні ЦК КП(б)Б:

- а) аб неадкладнай перабудове работы партарганізацый на ваенныя рэйкі;
- б) устанавіць сувязі з вайсковымі часцямі;
- в) увядзенні праграмаў стаяноўшча ў гарадах і раёнах Беларусі, арганізацыі баявой службы СПА;
- г) аб умацаванні аховы прамысловых прадпрыемстваў, вузловага транспарту, складаў, сродкаў сувязі, пастой узброеных камуністамі, рабочымі і калгаснікамі, сіламі груп па барацьбе з авіядэсантамі;
- д) аб дапамозе ваенкамагам у правядзенні ўсёй работы.

2. Даручыць тав. Эйдзінаву дабраціца ўстанавіць сувязі з Брэсцкім і Беластоцкім абкомамі.

3. Абавязаць Мінскі абком і гарком КП(б)Б (Кальшкіна і Бударына) забяспечыць па горадзе ўсе мерапрыемствы ў сувязі з распачатай вайной і неадкладна закончыць абсталяванне ўсіх падвальных памяшканняў пад бомба- і газасховішчамі.

4. Абавязаць усе абкомы, гаркомы і райкомы КП(б)Б забяспечыць у адпаведнасці з рашэннямі ЦК КП(б)Б, неадкладнае заканчэнне будаўніцтва шчыліна, газасховішчаў, абсталяванне шпіталью.

5. Увесці кругласутачнае дзяжурства сакратароў ЦК КП(б)Б.

Пастанова ЦК КП(б)Б ад 22 чэрвеня 1941 г. аб задачах партыйных арганізацый у сувязі з вераломным нападзеннем фашысцкай Германіі на СССР.

## АПАЛЧЭНЦАМ — БАЯВУЮ ВЫВУЧКУ

У мэтах умацавання Гомельскага палка народнага апалчэння і ўзмацнення яго баявой падрыхтоўкі да абароны горада Цэнтральны Камітэт КП(б)Б пастанаўляе:

- 1. Забараніць перакідку байцоў і каманднага саставу з палка народнага апалчэння.
- 2. У з'ядзненні тэрмін даўкамуністаў усе падраздзяленні палка народнага апалчэння байцамі і камандным саставам.
- 3. Асабовы састаў палка перавесці на становішча байцоў і камандзіраў Чырвонай Арміі.
- 4. Гомельскаму гаркому КП(б)Б прыняць меры да ўзняцця баявой вывучкі асабовага саставу палка народнага апалчэння.

Пастанова ЦК КП(б)Б ад 11 жніўня 1941 г. аб умацаванні Гомельскага палка народнага апалчэння.

## ЗА АДВАГУ І ГЕРОЙСТВА

За адвагу і геройства, праўдленны ў партызанскай барацьбе ў тыле супраць германскага фашызму, прысвоіць званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медаля «Залатая Зорка»:

- 1. **БУМАЖКОВУ Ціхану Піменавічу.**
  - 2. **ПАУЛОЎСКАМУ Фёдару Ларыёнавічу.**
- Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. Калінін,  
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. Горкін.

Масква. Крэмль.  
Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 6 жніўня 1941 г. аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза Ц. П. Бумажкову і Ф. І. Паўлоўскаму, якія асабліва вызначыліся ў партызанскай барацьбе ў тыле супраць германскага фашызму.

## БАЯВЫЯ ПАМОЧНІКІ АРМІІ

...У горадзе Гомелі і Гомельскай вобласці арганізавана 19 знішчальных батальёнаў, у якіх знаходзіцца каля 4 тысяч чалавек.

...Пры ўсіх райвыканкомках Саветаў дэпутатаў працоўных арганізаваны штабы па кіраўніцтву народным апалчэннем. Створан абласны штаб.

3. Інфармацыйнага паведамлення сакратара Гомельскага абкома КП(б)Б Ф. В. Жыжманкова ў ЦК КП(б)Б ад 12 ліпеня 1941 года.

## КЛЯТВА ПАРТЫЗАНА

Я, грамадзянін Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, верны сын гераічнага беларускага народа, прысягаю, што не пашкадую ні сіл, ні самога жыцця для справы вызвалення майго народа ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і катаў і не складу зброі да таго часу, пакуль родная беларуская зямля не будзе ачышчана ад нямецка-фашысцкай погані.

Я клянусь — за спалення

гарады і вёскі, за кроў і смерць нашых жонак і дзяцей, бацькоў і мацяры, за гвалты і здзекі над маім народам — жорстка помсціць ворагу і безупынна, не спыняючыся ні перад чым, заўсёды і ўсюды смела, рашуча, дзёрзка і бязлітасна знішчаць нямецкіх акупантаў.

Я клянусь ўсімі шляхамі і сродкамі актывна дапамагаць Чырвонай Арміі паўсямсна знішчаць фашысцкіх катаў і тым самым садзейнічаць хутчэйшаму і канчатковаму разгрому крывавага фашызму.

Я клянусь, што хутчэй загіну ў жорсткім баі з ворагам, чым аддам сабе, сваю сям'ю і беларускі народ у рабства крываваму фашызму.

3 прысягі беларускага партызана гэст юной зацверджан на бюро ЦК КП(б)Б 12 мая 1942 г.

## НАША СІЛА — У ДРУЖБЕ

Саўнарком БССР і ЦК КП(б) Беларусі сардэчна дзякуюць працоўным нашай рэспублікі за дасланні падарункі беларускім партызанам.

Бесмяротныя подзвігі воінаў Чырвонай Арміі, Ваенна-Марскога Флоту, савецкай авіяцыі, партызан, стыханаўцаў, збор сродкаў у фонд абароны, збор падарункаў для байцоў і партызан, дапамога насельніцтву вызваленых раёнаў і іншыя прыклады сведчаць аб тым, што савецкія людзі ўсё свае сілы аддаюць барацьбе за свабоду, гонар і незалежнасць нашай Радзімы, за хутчэйшую перамогу над фашысцкімі захопнікамі.

На фронце гераічна змагаюцца з ворагам, самаадана працуюць у тыле рускія і беларусы, украінцы і казахі, грузіны і татары, узбекі і туркмены. Усе народы нашай вялікай савецкай краіны адзін сям'ёй сталі на абарону свай Радзімы. Вораг будзе знішчаны, перамога будзе за намі!

Падарункі, дасланыя беларускім партызанам працоўнымі Татарыі, ішчэ і ішчэ пацярджваюць вялікую дружбу нашых народаў. Дзякуй вам за падарункі, нашы сябры.

Смерць нямецкім акупантам! Няхай жыве дружба народаў СССР, іх гераічная барацьба

супраць авярэлага фашызму! Старшыня Саўнаркома Беларускай ССР

**І. БЫЛНСКІ.**  
Сакратар ЦК КП(б) Беларусі **П. ПАНМАРЭНКА.**

3 ліста СНК БССР і ЦК КП(б)Б ад 2 ліпеня 1942 г. Саўнаркому Татарскай АССР і Татарскаму абкому ВКП(б).

## УСЁ ДЛЯ ПЕРАМОГІ!

Дарагія таварышы! Прайшоў год, як партызанскія атрады Гомельскай вобласці змагаюцца з фашысцкімі разбойнікамі, што ўварваліся ў нашу краіну.

За гэты год прыкметна ўзрасла сіла, арганізаванасць, узбраенне і баявы дух нашых атрадаў, і мы ганарымся тым, што ўдарамі з тылу дапамагам нашай роднай Чырвонай Арміі.

Дарагія таварышы! Усе мы, патрыёты нашай вялікай Радзімы, глыбока ўпэўнены ў тым, што нямецкі фашызм хутка будзе разгромлены і выгнаны з нашай тэрыторыі, бо няма такой сілы, якая магла б перамагчы шматліліныя свабодалюбыя савецкі народ, згуртаваны пад баявым сцягам Леніна.

Мы даём Клятву нашаму народу... не шкадаваць свайго жыцця ў барацьбе з заклятым ворагам — нямецкім фашызмам, біць ворага ўсюды, дзе ён будзе з'яўляцца, знішчаць яго транспарт, сувязь, узбраенне, склады і г. д.

Працуйце ж і вы на нашых прадпрыемствах, у калгасах, саўгасах ішчэ лепш, ішчэ прадукцыйней, не пакладаючы рук! Давайце нашай роднай Чырвонай Арміі як мага больш узбраення, абмундзіравання, харчавання!

Усё для фронту, усё для перамогі!

Ад імя партызанскіх атрадаў Гомельскай вобласці **Кожар, Федасенка, Барыкін, Сінякоў, Анішчанка.**

Са звароту гомельскіх партызан да працоўных савецкага тылу з заклікам мабілізаваць усю сілу для разгрому ворага. 22 чэрвеня 1942 г.

## ВЯЛІКІ ГОНАР АПРАЎДАЕМ

Мы, байцы, камандзіры і падлітработнікі Беларускай дыверсійнай партызанскай брыгады асабога прызначэння з радасцю дакладваем вам, што за перыяд з 25 ліпеня па 30 кастрычніка 1942 г., знаходзячыся ў глыбокім тыле праціўніка, правялі рад паспяхоўных баявых аперацый, у выніку якіх спушчана пад адхон 20 варажых эшалонаў, знішчана 33 паравозы, 429 вагонаў.

Наша брыгада па свайму саставу з'яўляецца маладзёжна-камсамольскай брыгадай. Каля 70 працэнтаў асабовага саставу брыгады складаюць камуністы і камсамольцы.

Нар мы апраўдаем у жорсткіх баях з нямецка-фашысцкімі акупантамі. У гэтай бітве за Радзіму, за вызваленне нашай роднай Беларусі мы не пашкадуем сваёй крыві, свайго жыцця. Мы будзем з усіх сіл, усюды і скрозь граніцы нямецкіх вылюдкаў. За кроў нашых бацькоў, маці, сястры і братоў, за разбураныя квіцеючыя гарады і сёлы нашай Беларусі мы адшпілюем ворагу спяўна.

3 ліста партызан Беларускай партызанскай брыгады асабога прызначэння ў ЦК КП(б)Б, ЦК ВЛКСМ, ЦШПР і БШП з просьбай аб прысваенні брыгадзе імя У. І. Леніна. 30 кастрычніка 1942 г.

## ХЛЕБ — ФРОНТУ

У мэтах бесперабойнага забеспячэння хлебам часцей Чырвонай Арміі, выканаўчы камітэт Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных рашчы:

устанавіць арыенцірованы план здачы збожжа з ураджаю 1944 года для 1-га Беларускага фронту ў колькасці 8 тысяч тонаў, абавязаць старшын райвыканкомаў, райпаўнаркаматаў устанавіць калгасам раёна план здачы збожжа для Чырвонай Арміі, арганізаваўшы здачу збожжа з першых абмалотаў.

спрасіць Ваенны Савет 1-га Беларускага фронту аб вызваленні 50 аўтамабільных раёнах вобласці для вывазкі збожжа на прыстанцыйныя і прыстанцкія пункты «Заготзбожжа» і 50 ГАЗаўскіх матораў для работы на камбайнах і складаных малатарнах.

Пастанова Гомельскага абкомітэта ад 5 ліпеня 1944 года аб плане здачы збожжа 1-му Беларускаму фронту.

## ПІСЬМО М. І. КАЛІНІНА

Паважаныя Лаўрэн Апанасавіч і Агаф'я Рыгораўна!


Па паведамленню ваеннага камандвання Ваш сын Ісідорка Аляксандр Лаўранавіч у баях за Савецкую Радзіму загінуў смерцю храбрых.

За гераіскі подзвіг, здзейснены Вашым сынам Аляксандрам Лаўранавічам Ісідоркам у барацьбе з нямецкімі захопнікамі ў тыле праціўніка, Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР Указам ад 11 студзеня 1944 года прысвоіў яму вышэйшую ступень адзнакі — званне Героя Савецкага Саюза.

Паслялаю Вам граматы Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад прысваення Вашаму сыну звання Героя Савецкага Саюза для захавання як памяці аб сьне-героі, подзвіг якога ніколі не забудзецца нашым народам.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР **М. КАЛІНІН.**

14 кастрычніка 1945 года.



Об'ява вызваленне г. Гомелі.

Матэрыялы старонкі падрыхтаваны да друку даччыцай кафедры гісторыі КПСС С. Эндзінай і дырэктарам Г. Ігнатуна архіва Гомельскай вобласці А. Зеланкоў.



# У ПАРТКОМЕ

На гэтым тыдні ў сараду адбылося чарговае пасяджэнне партыйнага камітэта ўніверсітэта, на якім заслухана і абмеркавана рад актуальных пытанняў. Сярод іх — «Аб ролі партыйнага і прафсаюзнага бюро геалагічнага факультэта сярод студэнтаў, якія жывуць у інтэрнатах». З павышэннем выступілі сакратар партбюро геафака С. П. Ажгірэй і старшыня прафбюро А. Швельцў.

Заслухана і абмеркавана таксама павадамленне сакратара партыйнага бюро гісторыка-філалагічнага факультэта А. К. Няронскай па пытанню «Аб кіраўніцтве партыйным бюро

па гісторыка-філалагічнага факультэта ідэяна-выхаваўчай работай у акадэмічных групах».

Аб рабоце вярэдняга аддзялення ўніверсітэта па паліпсізію якасці падрыхтоўкі спецыялістаў для народнай гаспадаркі партком праінфармаваў прарэктар па завочнаму і вярэдняму навучанню А. І. Балтоўскі.

Па ўсіх гэтых пытаннях прыняты адпаведныя пастановы.

Партком заслухаў і прыняў да ведама справадзачы камуністаў: докана геалагічнага факультэта Ю. Ф. Хадакоўскага і загадчыка кафедры рускай літаратуры М. В. Родчанкі аб выкананні імі патрабаванняў Статута КПСС.

# УВАСАБЛЕННЕ ПРАЦОЎНАГА ПОДЗВІГУ

## Абмеркаванні кнігі А. І. БРЭЖНЕВА «Цаліна»


Новая кніга Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР таварыша Л. І. Брэжнева глыбока зацікавіла выкладчыкаў і студэнтаў Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Да яе абмеркавання далучылася шырокая маса чытачоў.

Ванья былімі камсамольцамі, выклікаюць асабліва хваляючае ўражанне.

Роздумамі аб кнізе Л. І. Брэжнева падзяліўся таксама студэнт чацвёртага курса гістфака Б. Рыбак. Ён падкрэсліў, што «Цаліна», адлюстроўваючая адзін з гераічных подзвігаў савецкага народа, — важная і значналіная з'ява ў нашай літаратуры.

**Т. СИМАНОВА,**  
асістэнт кафедры  
рускай літаратуры.

цаў-цалінікаў цягнеца да студэнтаў будаўнічых атрадаў канца 70-ых. Іх грамадзянская актыўнасць, баявы забор, мета-накіраванасць — яркае праяўленне гераікі будняў нашага грамадства. Пажоўкля газеты, фотаздымкі, дакументы, заха-



НА ЗДЫМКУ: на канферэнцыі чытачоў па абмеркаванні кнігі Л. І. Брэжнева выступае ўдзельнік цалінага руху дацэнт кафедры рускай літаратуры У. М. Сабаленка.

Фота Б. Шкурко.

Найбольш арганізавана і ажыўлена прайшла чытальніцкая канферэнцыя па творы гістарычнага значэння на гісторыка-філалагічным факультэце. У яе падрыхтоўцы актыўны ўдзел прынялі партыйнае бюро гістфака, кафедра рускай літаратуры, бібліятэка ГДУ.

На сцяне прасторнай аўдыторыі — партрэт Л. І. Брэжнева, а на стэндзе — яго працы, часопіс «Новый мир», які першым апублікаваў «Цаліну», фотаздымкі Леаніда Ільіча перыяду, калі ён працаваў у Казахстане, карта СССР, дзе адзначаны раёны цалінных і залежных земляў.

Канферэнцыю адкрыла сакратар партбюро гісторыка-філалагічнага факультэта кандыдат філалагічных навук А. Н. Няронская.

З дакладам «Роля КПСС у навуковым кіраванні аграрным сектарам савецкага грамадства» выступіў кандыдат філасофскіх навук дацэнт У. М. Калмыкоў. Асістэнт кафедры гісторыі КПСС З. К. Вяржачыч у выступленні «Асваенне цалінных і залежных земляў — важнейшая састаўная частка аграрнай палітыкі партыі» спыніўся на гісторыі асваення цаліны, падкрэсліў значэнне гэтага грандыёзнага мерапрыемства для развіцця эканомікі краіны, расказала аб удзеле камсамольцаў Гомельшчыны ў гэтай высакароднай справе.

Вялікае ўражанне зрабілі на прысутных услаўны былых удзельнікаў цалінага руху — дацэнта кафедры рускай літаратуры У. М. Сабаленкі і кандыдата тэхнічных навук, старшыню мясцовага ўніверсітэта М. У. Ануліча. Яны расказалі аб самаадданай працы камсамольцаў-гамаўлянаў, аб цяжкасцях, якія даводзіліся перададвасцяць аб радасці багатага цалінага ўраджая. Гордае ўсведмленне прыналежнасці да справы вялікай гістарычнай значнасці гучала ў іх словах. Усё было менавіта так, як апісана ў кнізе Л. І. Брэжнева.

Нітка ад першых камсамоль-

Пры шматлікай аўдыторыі праходзіла абмеркаванне кнігі Л. І. Брэжнева «Цаліна» на факультэце фізыхавання. Даклад па гэтаму твору зрабіў член КПСС з 1924 года дацэнт кафедры гісторыі КПСС І. А. Ільіных.

На канферэнцыі чытачоў прысутнічаў і выступіў адзін з першых цалінікаў, удастоены за доблесную працу ордэна Знак Пашаны, а цяпер рабочы Гомельскага тлшчакамібата У. С. Семяніхіч.

Аб непераразным выхаваўчым уздзеянні на сучасную мо-

ладзь выдатнага твора «Цаліна» гаварылі ў сваіх выступленнях студэнты факультэта фізыхавання т. т. Жураўлёў, Маскалёў, Наскоў, Вятроў, камандзір ўпершыню створанага сёлета ва ўніверсітэце студэнта-кама механізаванага атрада, які ў будучым годзе вырашыў паехаць на ўборку цалінага хлеба, В. І. Селіваню.

У сакавіку 1979 года спаўняецца 25 гадоў з дня пачатку асваення цалінных і залежных земляў. Кніга Л. І. Брэжнева, як адзначалася на канферэнцыі, чытачоў, — выдатны падручак гэтаму слаўнаму юбілею.

ці, сельскай гаспадаркі, навукі, культуры, адзначылі што ў вырашэнні галоўных задач развіцця нашай рэспублікі авангарднае ролі належыць Камуністычнай партыі.

Торача абмяркоўвалі даклады і выступленні старшарышаў па вучобе Л. Н. Кава, Н. Яшко, Л. Назлова, Н. Спараход.

Палаўнячыя выступы канферэнцыі падвёў В. Р. Юдфарў.

**А. КАПЕЛЬНИКОВА**  
Н. МАКІМЕНКА  
І. ПЯЧКЕВИЧ  
студэнты групы Б-50  
гісторыка-філалагічнага  
факультэта

# ЛЕНИНСКИ УРОК

## АРГАНІЗАВАНА

На высокім узроўні прайшоў Ленінскі ўрок «У брацкім саюзе, у дружнай сям'і» у камсамольскіх групах біялагічнага факультэта. Гаспаімі студэнтаў былі выкладчыкі факультэта, ветэраны Вялікай Айчыннай вайны В. А. Хількевіч, Ф. М. Харытановіч, члены партыйнай арганізацыі біяфака А. М. Кіея, А. Д. Ціханскі, Н. С. Кісялёва, А. Я. Чайкоў, прадстаўнікі камітэта ЛКМБМ універсітэта і камсамольскага бюро факультэта.

Асноўным напрамам у правядзенні Ленінскага ўрока была падрыхтоўка камсамольцаў да дастойнай сустрэчы 60-годдзя БССР і КПБ.

Самымі змястоўнымі Ленінскія ўрокі былі ў групах Б-31, Б-42, Б-21, Б-22, дзе камсоргамі з'яўляюцца Л. Буяк, А. Прыбалавец, Н. Байкоўская, С. Кульчыцкая.

**В. ПАХОМАВА,**  
старшыня прэс-цэнтра  
біялагічнага факультэта.

## ПА ЛЕНИНСКИХ ЗАПАВЕТАХ

Новай прыступкай у вывучэнні гісторыі сваёй рэспублікі, слаўных рэвалюцыйных, баявых і працоўных традыцый Камуністычнай партыі Беларусі і беларускага народа стаў Ленінскі ўрок, які прайшоў на фізічным факультэце. Ён навучыў юнакоў і дзяўчат разглядаць задачы, якія ставяць перад імі, праз прызму запавятаў У. І. Леніна і стаў урокам пераемнасці пакаленняў. Вялікая роля ў працэсе грамадзянскага станаўлення моладзі належыць слову старэйшых таварышаў — ве-

тэранаў вайны і працы. Таму яны і былі ганаровымі гаспаімі студэнтаў.

Асабліва цікава прайшлі Ленінскія ўрокі ў групах Ф-13, Ф-26, Ф-43, Ф-44 і Ф-45.

Аднак камсоргі некаторых груп недобра сумленна аднесліся да падрыхтоўкі Ленінскага ўрока, самавольна перанеслі тэрміны яго правядзення. Недаравальна абьявіваю адносіны да яго студэнтаў груп Ф-46 і Ф-42.

**В. ГАНЧАРОВА,**  
член камсамольскага  
бюро фізічнага факультэта.

## НА ШЫРОКИМ МАТЭРЫЯЛЕ

У групе Г-12 на Ленінскім уроку прысутнічалі прадстаўнікі партыйнага і камсамольскага бюро факультэта, куратары.

Студэнты выступілі з дакладамі аб устанавленні Савецкай улады ў Беларусі, у нашай вобласці, аб калектывізацыі, барацьбе беларускага народа з нямецка-фашысц-

кімі захопнікамі, поспехах пасляваеннага будаўніцтва.

Найбольшай актыўнасцю на Ленінскім уроку вызначыліся студэнты А. Судакоў, Т. Казлова, І. Рыбянкова, С. Акуленка.

**А. МАРОЗАУ,**  
студэнт I-га курса  
геалагічнага факультэта.

## У ПАМЯЦІ НАЗАЎЖДЫ

Слаўнаму 60-годдзю нашай рэспублікі і Камуністычнай партыі Беларусі быў прысвечаны святочны «Агеньчык», які адбыўся на першым курсе аддзялення эканомікі працы эканамічнага факультэта ГДУ.

Па запрашэнню студэнтаў на ім прысутнічаў ветэран Вялікай Айчыннай вайны, падпалкоўнік запаса, выкладчык кафедры грамадзянскай абароны Георгій Саманавіч Мільчанка. Ён расказаў работам аб тым, як разам са сваімі таварышамі па зоры абараняў праца савецкіх людзей на працу, мірнае стварэнне жыцця.

«Цяжкай цаной заваявана шчасце, — сказаў ветэран, — і мы павінны кожную хвілінку памятаць пра гэта і рабіць усё для таго, каб наша зямля становілася яшчэ цудоўней».

З цікавасцю слухалі ўдзельнікі «Агеньчыка» выступленне чалавека, які прайшоў праз усю вайну. Яно запісана на магнітафонную стужку і будзе перададзена ва ўніверсітэцкі музей.

**В. МАСКАЛЬ,**  
студэнтка групы Т-13.

## ДАКЛАДЫ ВУЧОНЫХ

На гісторыка-філалагічным факультэце вядзецца вялікая работа па дастойнай сустрэчы 60-годдзя рэспублікі і Камуністычнай партыі Беларусі. Надаўна адбылася навукова-тэарэтычная канферэнцыя, прысвечаная слаўнаму юбілею.

Загадчык кафедры гісторыі СССР і ўсеагульнай гісторыі Г. С. Гулакменка зрабіў даклад «Роля Канстытуцыі БССР — яркае ўвасабленне ленінскай на-

Мастацтва рэалістычнага эпасу прысвечыў свой даклад дацэнт кафедры рускай літаратуры У. М. Сабаленка.

Стан беларускай літаратуры на сучасным этапе прааналізаваў старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры У. П. Каваленка.

Дацэнт М. Ф. Гулічкі расказаў пра дасягненні славазнаўства і агульнага мовазнаўства ў Беларусі.

У абмеркаванні дакладаў прынялі ўдзел І. М. Акулаў, З. А. Рудакоўская і іншыя.

**М. МАЛЯУКА,**  
намеснік дэкана  
гісторыка-філалагічнага  
факультэта па навуковай  
рабочай



# КАНФЕРЭНЦЫЯ ПЯЦІКУРСНІКАЎ

На гісторыка-філалагічным факультэце ў групах Б-51 і Б-52 адбылася канферэнцыя на тэму: «Савецкая Беларусь у братняй сям'і народаў СССР», прысвечаная 60-годдзю БССР і КПБ. Яе адкрыў выкладчык кафедры навуковага камунізму В. В. Юдфарў.

З дакладам «Дасягненні Беларускай ССР за 60 год — вынік палітыкі інтэрнацыяналізму і дружбы народаў»

выступіла студэнтка Л. Асіпенка. Яна зазначыла, што толькі ў брацкім саюзе савецкіх рэспублік Беларусь дасягнула свайго росквіту.

Актыўны ўдзел у рабоце канферэнцыі прынялі В. Чыкізаў, Л. Шарко, П. Дземідаўка, Л. Кузьміч, І. Корыць. У сваіх выступленнях яны паказалі на канкрэтных дасягненнях Савецкай Беларусі ў галіне прамысловас-